

Часовыя работнікі. Заключэнне і скасаванне працоўнага дагавора з часовым работнікам.

У адпаведнасці з артыкулам 292 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей – ПК РБ) часовымі прызнаюцца работнікі, прынятые на працу на тэрмін да двух месяцаў, а для замяшчэння часова адсутнага работніка, за якім захоўваецца месца працы (пасада), – да чатырох месяцаў. На часовых работнікаў, у тым ліку занятых на сезонных работах, распаўсюджваецца дзеянне заканадаўства аб працы з канфіскацыямі, усталяванымі гэтым кіруніком.

Ўмовы аб часовым харктары працы павінны быць паказаны ў працоўным дагаворы. Пры прыёме на працу ў якасці часовых работнікаў папярэдняе выпрабаванне не ўстанаўліваецца (артыкул 293 ПК РБ).

Часовыя работнікі маюць права скасаваць працоўны дагавор, папярэдзіўшы аб гэтым найманальніка пісьмова за тры дні (частка 1 артыкула 294 ПК РБ).

Працоўны дагавор з часовымі работнікамі можа быць скасаваны па падставах, прадугледжаных пунктам 5 часткі другой артыкула 35, артыкулам 42 (акрамя пункта 6), артыкулам 44 Працоўнага кодэкса, а таксама ў выпадках:

1) прыпынення працы ў найманальніка на тэрмін больш аднаго тыдня па прычынах вытворчага харктару, а таксама скарачэння аб'ёму працы;

2) няяўкі на працу на працягу больш за двух тыдняў запар з прычыны часовой непрацаздольнасці. У выпадках страты працаздольнасці з прычыны працоўнага калецтва або прафесійнага захворвання, а таксама калі заканадаўствам устаноўлены больш працяглы тэрмін захавання месца працы (пасады) пры пэўным захворванні, за часовымі работнікамі захоўваецца месца працы (пасада) да аднаўлення працаздольнасці або ўстанаўлення інваліднасці, але не больш чым да заканчэння тэрміну працы па працоўным дагаворы;

3) невыканання часовымі работнікамі без паважных прычын абавязкаў, ускладзеных на іх працоўным дагаворам, правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, гэтым Кодэксам;

4) парушэння найманальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага дагавора, працоўнага дагавора.

Выходная дапамога часовым работнікам выплачваецца ў выпадках прыпынення работы ў найманальніка на тэрмін больш аднаго тыдня па прычынах вытворчага харктару, а таксама скарачэння аб'ёму працы – у памеры тыднёвага сярэдняга заробку; парушэння найманальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага дагавора, працоўнага дагавора, а таксама ў выпадку прызывау на ваенную службу – у памеры двухтыднёвага сярэдняга заработка (частка 1 артыкула 295 ПК РБ).

Працоўны дагавор з часовымі работнікамі лічыцца працягнутым на навызначаны тэрмін, калі часовы работнік працаваў звыш тэрмінаў, указанных у артыкуле 292 ПК РБ, і ні адна з бакоў не запатрабавала спынення працоўных адносін і ў выпадку калі звольнены часовы работнік зноў прыняты на працу да таго ж найманальніку пасля перапынку, які не перавышае аднаго тыдня, калі пры гэтым тэрмін яго працы да і пасля перапынку ў агульнай складанасці адпаведна перавышае два ці чатыры месяцы. У дадзеных выпадках часовыя работнікі не лічацца часовымі з дня заключэння працоўнага дагавора.

Галоўны дзяржаўны інспектар
Гродзенскага абласнога ўпраўлення
Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы
31.10.2019

I. M. Федаровіч